

Ба29322

50. 20. 48

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ



пра піонерскі  
сцяг

6

Ба 29322

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ

ПЕСНЯ  
пра  
піонерскі  
сцяг

Бел. архив  
1994 г.



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
Рэдакцыя дэіцячай літаратуры  
Мінск 1949

РЕВАНША ІСДЕ



Вокладка і малюнкі мастака Л. ЗАМАХА

25. 4. 2009



Глядзі!

Ля нашай школы  
Устаў з руін Палац,  
Замест каменняў голых  
Прад ім у красках пляц.

І елкі маладыя  
Прышлі сюды з лясоў,  
Струмені залатыя  
Прыбеглі з ручаёў.

Цяпер яны ў фантанах  
Спяваюць несціхана

Стаіць Палац адменны —  
Наш піонерскі дом.  
Не страшны гэтым сценам  
Ні снег,  
    ні дождж,  
    ні гром!

Тут ззяюць промні ўсходу,  
Тут свежых фарбаў пах.  
Дзяўчынка ля ўваходу —  
Са сцягам у руках —  
Здаецца нам з табою  
Сяброўкаю жывою.

І песня-прысяга  
Усталая пад сцягам:

«У сівернай далі,  
У ліхія гады  
Цябе уздымалі  
Бацькі і дзяды.

Праз турмы, праз бітвы  
Пранеслі цябе,  
Ты кроўю ablіты  
У цяжкой барацьбе.

Чырвоны твой колер —  
Трываласці друг.  
Цябе мы ніколі  
Не выпусцім з рук!

І ў шчасці, і ў горы,  
Ты — з намі, жывы!

Шуміць на прасторы  
Твой шоўк агнявы.

Спявайце, рэбяты,  
Аб сцягу крылатым!»

I просіцца песня  
У малы гарадок,  
Там ціхае ўзлессе —  
Прывабны куток.

Ён кожнай галінкай  
У госці заве.  
Там, кажуць, дзяўчынка  
Марынка жыве.

Зарой-Зараціай  
Празвалі, як быццам,  
Яе  
за курносы  
З вяснянкамі твар,  
За русыя косы,  
Як сонечны дар.

Ёй любы і песні,  
І збор піонерскі,  
І дружны касцёр,  
Што ўеца да зор.

Эх, добрыя рэчы —  
Лілеі на рэчцы,  
І чэрвенські луг,  
І сонца наўкруг!

А ўзімку імчыцца  
Зара-Зараніца  
Па срэбры снягоў  
Да срэбра званкоў!  
I сэрца вясёла  
Спявае:  
— У школу!

Ёй люба упарта  
Углядцаца у карту:  
Устae ў харастве  
Нябачаны свет:  
Вышыні Казбека,  
Глыбокія рэкі,  
I полюс сівы,  
I плошча Масквы!  
Без гэтага жыць немагчыма,  
Bo гэта — Айчына.

\* \* \*

Калі-ж у ваенным пажары  
Твой домік, твой горад,  
твой край,—  
Што робіш ты, юны таварыш?  
І шэпча Марынка:  
— Чакай!

I кліча сяброўку Настулю,  
Вядзе у зацішны кутоў,  
I ноч неспакойная туліць  
Маленъкіх совецкіх дачок.

І сціснута ў грудзях дыханне,  
І страшна адным уначы.  
— Наstuля, я маю заданне.  
Нікому ні слова. Маўчы!

І горача шэпча:

— Паперы  
Нам трэба паболей знайсці!  
Стаіць яшчэ клуб піонераў,  
Быць можа, туды нам зайдзі?

Ты помніш, як я малявалася?  
Было ў нас паперы нямала.

— А сёння?  
Патрэбны лістоўкі.

Друкуе мой дзядзька Якуб.

— У лесе дрымучым? От, лоўка!  
— Дык пойдзем, Наstuля, у клуб.

— Так позна?

— Не будзь палахлівай,  
А ўрэшце, пайду я адна! —  
Абедзве ўзняліся імкліва  
І кроначь. Так трэба —

вайна.

І крадуцца ў цемры малыя  
Да вокнаў, адкрытых наўсцяж.  
А вецер па-воўчаму вые,  
Як быццам і вецер не наш.

О, гульняў прытулак надзеіны,  
І песень, і радасці свет,

I першы гурток самадзейны,  
I вышыты шоўкам партрэт!

Нямецкія боты і каскі  
У шалёной прайшлі чарадзе —  
I Пушкіна мілыя казкі,  
I кнігі Купалы ў бядзе!

Пустэльна...

Усё патаптана...  
I раптам зрываецца з губ:  
— А што мы дамо партызанам?  
У лесе чакае Якуб.

На чым надрукую лістоўкі?  
Ці дарма шукаем мы тут?  
I дзве залатыя галоўкі  
У кожны ўгляджаюцца кут.

Паперы жаданай і яснай  
Няма ні кавалка нідзе...  
I раптам ускрыквае Наста:  
— Глянь, штосьці захована!

— Дзе?

— Папера!  
З-пад белага краю  
Палоска зары выглядае.  
Тут нейкая ёсць таямніца!  
— Ты бачыш, Зара-Зараніца?

Лісты беласнежныя хутка  
Знімаюць з агністага скрутка.

Схіляюцца, быццам з паклонам,  
Да скрыні. I горача ім.



Борислав Јорданов и  
Ангел Марковски илюстрираат

Разгортваюць скрутак чырвоны,  
І літараў сонца на ім:

«Да барацьбы за справу Леніна — Сталіна  
будзь гатоў!»

І шэпчуць:

«Заўсёды гатовы!»

І плачуць ад радасці:

«Сцяг!

Ты—з намі, жывы, пурпуроўы!» —

І разам бягуць у прасцяг.

Навокал маўклівасць якая!

Ні гуку.

Трывожны спакой.

І сцяг да грудзей прыціскае  
Марынка дрыжачай рукой.

А блізка няма анікога...

Шчаслівай, дзяўчаткі, дарогі!

Дадому,

дадому,

да мамы!

То сэрца выступкае ў такт.  
Хутчэй-бы дабегчы да брамы  
На стомленых, босых нагах!

А маці стаіць на парозе.

— Марынка, дачка ты мая! —

А маці ў слязах, у трывозе —  
Ледзь-ледзь дачакалася я...

І ў хаце сляпой, зацямнёной  
Не страшна сяброўкам малым.

Разгортваюць скрутак чырвоны,  
І літараў сонца на ім.

То вецер свабоды любімай  
У душны ўварваўся пакой.  
То—частка вялікай Радзімы  
Знаходзіцца ў хаце тваёй.

І войкае ціхая маці:  
— Навошта прынеслі сюды?  
І як нам яго захаваці  
Ад злосных вачэй, ад бяды?

— Эх, мама, пакуль я жывая —  
І скрутак я свой адстаю!  
У шафе за печкай схаваю,  
Дай лепшую хустку маю.

І сцяг палымяны і чысты  
У белую хустку кладзе  
І думае думку:  
    «Фашысты

Не знайдуць цябе анідзе!»

І маму яна абнімае,  
І гладзіць ласкова яе:  
— Мая ты галубка сівая,  
Навошта страхоцті твае?

А мама цалуе вяснянкі  
На твары дачкі залатой  
І ціха пяе калыханку,  
Нібыта над люлькай малой.

Люлі, люлі, люлі,  
Усе вакол паснулі,  
Спяць бярозы ля ракі,  
А ў бары баравікі...

— Ты думаеш, мама, што быццам  
Дзіцятка—твая Зараніца?  
А маці пяе і пяе,  
Бо побач—уzechа яе.

\* \* \*

Цішыня.

Засынае Марынка,  
І Настуля ў дрымотнай імгле...  
Нечапаная хлеба скарынка  
І пакінуты збан на стале.

Не да квасу цяпер,  
не да хлеба,  
Толькі ложак патрэбны і сон.  
Будуць сніць яны мірнае неба,  
Рэчкі-Іпуці \* срэбранны звон.

\* \* \*

У марынчыну хату ў нядзелю  
Незнаёмы прышоў чалавек  
У зялёным нямецкім шынелі.  
Але вочы з-пад смуглых павек

Пазіралі спакойна і люба:  
— Я—не фрыц. Я—ад дзядзькі Якуба.

\* Іпуць—рака ў гор. Добрушы.

Першым чынам замкніце вы дзверы. —

І пакунак з кішэні дастаў:

— От, Марынка, дасі піонерам —

Гэта дзядзька лістоўкі даслаў.

«Смерць сабакам — нямецкім фашистам,,

Будзе жыць беларускі народ!»

Зразумела?

— А як-ж! Усе чыста

Пойдуць ноччу рэбяты ў паход.

Вось для новых лістовак папера. —

І Марынка пакет падае.

— Вы знайшлі? Малайцы піонеры! —

Паціскае ён рукі яе.

\* \* \*

Позні вечар...

Сябры і сяброўкі,

Уставайце! Дрымоты далоў.

Выпусрайце на волю лістоўкі,

Быццам светлых, жывых галубоў!

На забытых застрэшах, на дрэвах

Піонеры прытулак знайшлі, —

Пасылаюць і ўправа, і ўлева

Вестуноў з партызанскай зямлі.

І свабодныя слова засвецяць

Па вакольных платах і дварах.

Слава добрушскім воінам-дзецям,

Слава юнай адвазе ў вачах!

Беларусь недарма гадавала

Непакорных, адданых, трывалых!

\* \* \*  
А світанне прыносіць трывогу —  
Паліцаі  
і пыл на дарогах.

І цяжар наваліўся на плечы,  
І Марынка —  
да шафы, да печы.

— Тут не месца. Адсюль прыбяры.  
Трэба сцяг — у валёнак стары.

І валёнак у дровы паклала,  
Можа, тут не зачэпіць навала!

І паціху на ложак лягла,  
Хоць ляжаць не магла,  
не магла!

А ў матулі зрывaeцца голас,  
І сівы выбіваецца волас:

— Не глядзі, што я стала старой...  
Сёння ўстану я поплеч з табой.

У Марынкі ласкавасць на твары:  
— Мама родная,  
мама — таварыш!

Раптам немцы ўryваюцца ў дом,  
Пачынаеца ў доме разгром.

Брудных ботаў бязлітасны грукат.  
І вужакамі хцівяя руки

Лезуць,  
лезуць у шафу,  
ў камод —

І хвіліна паўзе, нібы год.

— Дзе лістоўкі? Маўчыш, як нямая?  
— Я ўдава. Я нічога не маю.

— Ты ў мяне загаворыш, чакай! —  
І ударыў яе паліцай.

Як суцишыць марынчына сэрца?  
Так нявольніца-ластаўка б'еца.

Маці, што мне рабіць? Навучы!  
Маці кажа вачымама: Маўчы!

А чужынцы шукаюць шалёна.  
Пэўна, возьмуць заветны валёнак.

Вось ён, шэры, стаптаны, ляжыць.  
Знойдуць сцяг — і дзяючынцы не жыць!

І знямела марынчына цела.  
Вось валёнак бяруць!  
Ты збялела.

Што такое? Адкінулі прэч,  
Аглядаюць і комін, і печ.

«Абмінулі?» — Ты шчасцю не верыш.  
От, нарэшце, і грукнулі дзвёры.

Не знайшлі! — У хаціне спакой.  
І цалуюцца маці з дачкой.

А Настуля прыходзіць пад вечар —  
Пакалечаны тонкія плечы,

Кроў гарыць на касе ільняной.  
— Я ўцякла, хоць і беглі за мной!

І Марынка вады ёй падносіць,  
Абмывае сяброўчыны косы,

Сунімае спякоту ў плячы.  
— А цяпер паляжы, памаўчы.

Ціха ў хаце.

Нікому не спіцца.  
Прагна марыць Зара-Зараніца.

У задуме і маці, і Наста.  
А якія ў іх мары —  
нам ясна!

\* \* \*

Ды хіба тая ціша надоўга?  
Зноў трывога —  
і пыл на дарогах.

«Сёння мамы ад рання няма.  
Буду фрыщам адказваць сама».

— Гавары, большэвічка малая,  
Дзе лістоўкі?  
— Нічога не маю.

— Дык затое ля сценкі пастой! —  
Раптам свіснула куля над ёй

І другая,  
і трэцяя...

— Мама!

А цяпер ты не скажаш таксама?

І гучыць яе цвёрды адказ:  
— Не. Няма анічога ў нас!

Боль у сэрцы дзіцячым і стома.  
Немцы ў сенцы выходзяць.

І ў момант

Ты схапіла валёнак стары —  
І ў акно!

Хай шукаюць звяры

Там у сенцах пустых і халодных!  
Ты-ж ляціш па кустах,  
па гародах,

А з табою—штандар дарагі!  
Шлях да лесу даўгі,  
ой, даўгі...

Але шустрыя ногі данеслі.  
Ты адна ў велізарнейшым лесе.

— Добры дзень, векавечны гушчар,  
І дубы, і сасонкі да хмар!

Добры дзень, на ялінах ігліцы,  
Вы схавайце мяне, прытуліце! —

Так прасіла вавёрак малых,  
Так прасіла і птушак лясных.

І гушчар нахіліўся:

— Марынка,

Я схаваю! Не бойся, дзяўчынка!

І пад лісцем цяністым яна

Так сядзела адна да цямна.

От і зоркі ўзыходзяць над ёю.

Нехта крочыць сюды...

Што такое?

Можа, гэта ажыўлены дуб?

Можа, казка?

То дзядзька Якуб!

Ён! Сапраўдны, жывы, барадаты!

— Што ты робіш у лесе? Адна ты?

— Сцяг хаваю ад ворагаў я...

— Ах, Зара-Зараніца мая!

Малайчына. —

І ў голаў цалуе,

І на руکі ўзнімае малую.

Ноч плыве над зямлёй. Позні час.

— Застанешся, Марынка, у нас:

— Заставайся! — ківаюць сасонкі.

— Заставайся! — і водгуллем звонкім

Адгукаеща вечер начны.

— Ну, дачушка, сядай, адпачні:



... землю  
и сюда  
всюду и  
одинажды

І лясныя духмяныя травы  
Абнімаюць Марынку ласкава.

І ўзнімаецца сцяг над зямлёй,  
Захаваны дзяўчынкай малой.

Задаволены ўсе:  
— Малайчына: —  
А на шоўкавым сцягу айчыны

Адбіваецца водблеск кастроў  
І загінуўшых воінаў кроў.

\* \* \*

І дні прамінулі, і ночы.  
І коціцца вораг назад.  
Па вуліцах Добруша крочыць  
Ізноў піонерскі атрад.

І лісце выпростаюць клёны,  
З-пад попелу травы ўстаюць,  
І горда, пад сцягам чырвоным,  
Шчаслівяя дзеци пяюць:


У сівернай далі,  
У ліхія гады  
Цябе уздымалі  
Бацькі і дзяды.

Праз турмы, праз бітвы  
Пранеслі цябе,  
Ты кроўю абліты  
Ў цяжкой барацьбе.

Чырвоны твой колер —  
Трываласці друг.  
Цябе мы ніколі  
Не выпусцім з рук.

І ў шчасці, і ў горы,  
Ты—з намі, жывы!  
Шуміць на прасторы  
Твой шоўк агнявы.

Спявайце, рэбяты,  
Аб сцягу крылатым!





*На белорусском языке*  
Эди Огнєцвет  
**ПЕСНЯ О ПИОНЕРСКОМ ЗНАМЕНИ**  
Государственное издательство БССР  
Минск 1949



Рэдактар *Н. Гарулеў*  
Тэхрэдактар *Л. Прагін*  
Карэктар *А. Даніловіч*

АТ 02257 Падпісана да друку 29/VIII-49 г. Тыраж 8000 экз.  
Папера 84×108/32 Друк. арк. 1½. Зак. 244.

Друкарня ім. Сталіна, Мінск, Пушкіна, 55,



X

✓

Цена 1 руб.

Бел. газета  
г. Гомель

Бел. газета  
1994 г.

